

1926

РАСЛА БЯРОЗКА...

/Замест прамовы на дыспуце/

Неспакойная ноч.

Нясьдцыхаючы плача вецер. Плача трывожна, плача нязна-  
наю жудасьцю. Рассыпаецца сыпучая імгла.

Няпрыветна.

Хмары коузаюцца па страхах и як дым, адліжнаю парой,  
засьцілаюць вулицы.

Цемень.

А вецер сьвишча, вецер ня сьдцхае, зрывае вакеницы, рвец-  
ца, у хату каб прытулицца у кутку и сьцішыцца, прытылицца  
у маленьким цемным кутку, нібы яму надакучыу бязьмежна-  
вирливы прастор.

Слухаеш яго жаласьлівае завываньне, и сэрца так неспа-  
койна, сэрца моцнымі ударамі абуджае боль юнацкіх грудзей.

Эх, вецер! Непакорлівы, сьцюдзены, бязьлівасны.

А у полі, у прасторным полі стаіць адзінока бярозка.  
Лісьця пажоуклі, асирацельня галінкі сумна хістаюцца ад  
ветру.

Помню, добра помню той сонцавейны дзень, калі бярозаньку  
пасадылі, калі далі ей творчае жыцьце. Помню, у той дзень  
кожны у сваім сэрцы пасеяў надзею у росквіт, пышны росквіт  
бярозанькі. Кожны жыў ветлымі думкамі, што я на горда будзе  
расьці, расьці стромка, будзе кучаравіцца зяленаю листотай  
на радасьць чуламу сэрцу чалавека.

Бярозка прывілася, бярозка узрастае, зашаласьцела ліс-  
точкамі, завабіла вяселкавай усмешкай!

И удзячна апавітыя агняцвіетным росквітам, складалі  
ей песьні, паданьні, аздаблялі яе кветкамі радасьці, а яна  
шаласьцела гонарам, шаласьцела павевам бадзерасьці.

Бярозка расла  
Буйна расцьвітала  
Гульлива сонцу усьмихалася

Адно як "кветку шчасця" на купальле-імкнуліся сарваць  
листочак твой, слаўная бярозка, і прыкласьці да грудзей як-бы  
махавую чупрыву.

Кожны сьхіліўся бярозаньцы ня раз і я паклонам низ-  
ким палаваў твае галінкі, твае лісточкі, твой расцьвет.

Бывала, у вечар сині глянеш на бярозку-стаіць яна горда  
непарушна, як асілак, як сын Дняпра, як казачны Машэка.

Стаіць яна, як водат, барацьбіт, як гэрой народнага на-  
станья. •Бярозка расла

Абуджала імкненьні  
Бярозка-радасьцю людзей была

Але-апау адзіе лісток, як-бы з вачэй гарачая сьляза.

Апау адзін, апау другі лісточак, ссутулілася, згорбілася  
стромкая бярозка.

Што здарылася? Што прычынай? Пышна расцьвітала і раптам  
марна гине, як стрымаць? О, колькі сил згубілі, сил не шкадава-  
лі, а бярозка гине, сохне, прападае.

Няужо больш не пачуць гульливага, вабнага, цудоунага  
шэдесту?

Няужо успаміны аб ей застаюцца толькі у паданьні?

Дзе знайсьці шлях, каб абсьвяткаваць перамогу над сь-  
мерцю?

Бярозка канае  
Бярозка расла.

І у грудзех ня сьціхае бурна біцца сэрца, неспакоем  
лютым, жудасна, трывожна.

Восень

~~Кішэля~~ Імгла

Цемень

Жалоба

Дзе ж вясна нашых думках. Дзе ж буравейная радасьць?  
Дзе-ж нашы сьветлыя мары-надзеі?  
А вецер бушуе, вецер галосіць  
Бярозка расла.

Андрэй Александровіч

ЦГАОР БССР, газета "Савецкая Беларусь" № 251/1846  
3 лістапада 1926г., стр. 5